

Архівы магнатаў і шляхты ВКЛ

1	Назва дысцыпліны	Архівы магнатаў і шляхты ВКЛ
2	Курс навучання, спецыяльнасць	Дзеннае аддзяленне: 3 курс, спецыяльнасць “Гісторыка-архівазнаўства”; Завочнае аддзяленне: 3 курс, спецыяльнасць “Гісторыка-архівазнаўства”;
3	Семестр навучання	Дзеннае аддзяленне: 6 семестр; Завочнае аддзяленне: 6 семестр
4	Колькасць крэдытаў	2
5	Прозвішча, імя, імя па бацьку лектара	Латушкін А. М.
6	Мэты вывучэння дысцыпліны	Паглыбленне ведаў, атрыманых пры вывучэнні асноўных курсаў “Архівазнаўства” і “Крыніцазнаўства Беларусі” па праблеме прыватнаўласніцкіх архіваў Беларусі, фарміраванне ўяўлення аб адметнасці і гісторыка-культурнай каштоўнасці дадзенага тыпу архіўных збораў, а таксама авалоданне метадамі пошуку і выкарыстання гістарычных крыніц, што ўваходзілі ў склад азначаных архіваў.
7	Прарэквізіты	Гісторыя Беларусі, Архівазнаўства (гісторыя і арганізацыя архіўнай справы на Беларусі).
8	Змест дысцыпліны	Прычыны і ўмовы фарміравання прыватных архіўных збораў на Беларусі, месца і роля прыватнаўласніцкіх архіваў сярод іншых архіваў у перыяд другой паловы XIII першай паловы XX стст.; відавая разнастайнасць дадзеных архіваў, навуковая тэрміналогія, якая прымяняецца да іх у літаратуры прадмета; відавая разнастайнасць дакументаў, што ўваходзілі ў склад прыватнаўласніцкіх архіваў; гістарычны лес прыватных збораў магнацкіх і шляхецкіх родаў Беларусі (Радзівілаў, Сапег, Завішаў, Еленьскіх, Слізняў і інш.), асаблівасці іх захавання і выкарыстання; сучасны склад Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь у частцы фамільных (родавых) фондаў і асаблівасці архіўных прац з дакументамі дадзеных фондаў; замежныя архівасховішчы, у склад якіх уваходзяць былыя архівы айчынных магнацкіх і шляхецкіх родаў
9	Рэкамендуемая літаратура	Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 159–170. Леонтьева, Т.Е. Документальные материалы фонда князей

Радзивиллов как исторический источник / Т.Е. Леонтьева // Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР: материалы науч. конф. архивистов и историков, посвящ. 50-летию архивн. дела в СССР, Минск, 13–14 июня 1968 г. / Архивн. упр. при СМ БССР, Инст. ист. АН БССР; редкол.: В.Н. Жигалов [и др.]. – Минск, 1971. – С. 306–319.

Груша, А. И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV–первая треть XVI в.). / А. И. Груша. – Минск, 2015.

Галенчанка Г.Я. Архівы Сапегаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 244 – 246.

Галенчанка Г.Я. Архівы Тышкевічаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 246.

Галенчанка Г.Я. Архівы Хадкевічаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 245.

Голубович, А.К. Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в Бундесархиве / А.К. Голубович // Архівы і справаводства. – 2005. – № 6. – С. 96–100.

Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60.

Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 — 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – С. 3–9.

Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 — 1873 гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 37–41.

Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 — 1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–199.

Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой палове XVIII — першай палове XX стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архівы і справаводства. – 2007. – № 2. – С. 102–107.

Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005. – Ч. 1 – С. 217–219.

Латушкін А.М. Архіварыусы Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у другой палове XVIII — першай палове XX ст. / А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. памяці праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 — 13 лістапада 2004 г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. Вабішэвіч [і інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112.

10	Метады выкладання	Змешаны з выкарыстаннем элементаў дыстанцыйнага навучання
11	Мова навучання	беларуская
12	Умовы (папрабаванні), бягучы кантроль	Два рэфераты; залік выстаўляецца з улікам: праца на семінарах (60%), вынікі выканання рэфератаў (40%)
13	Форма атэстацыі бягучай	Дзённая форма: семестр 6 – залік; завочная форма: семестр 6 – залік.

Дисциплина: Архивы магнатов и шляхты ВКЛ / дисциплина по выбору

1	Название Дисциплины	Архивы магнатов и шляхты ВКЛ
2	Курс обучения, специальность	Дневное отделение: 3 курс, специальность "Историко-архивоведение"; заочное отделение: 3 курс, специальность "Историко-архивоведение";
3	Семестр обучения	Дневное отделение: 6 семестр; заочное отделение: 6 семестр
4	Количество кредитов	2
5	Ф.И.О. лектора	Латушкин А.Н.
6	Цели изучения дисциплины	Углубление знаний, полученных при изучении основных курсов "Архивоведение" и "Источниковедение Беларуси" по проблеме частновладельческих архивов Беларуси, формирование представления о особенностях и историко-культурной ценности данного типа архивных собраний, а также овладение методами поиска и использования исторических источников, которые входили в состав данных архивов.
7	Пререквизиты	История Беларуси, Архивоведение (история и организация архивного дела в Беларуси).
8	Содержание дисциплины	Причины и условия формирования частных архивных собраний в Беларуси, место и роль частновладельческих архивов среди других архивов в период второй половины XIII – первой половины XX вв.; видовое разнообразие данным архивов, научная терминология, применяемая к ним в литературе предмета; видовое разнообразие документов, которые входили в состав частновладельческих архивов; исторические судьбы частных собраний магнатских и шляхетских родов Беларуси (Радзивиллов, Сапег, Завишей, Еленьских, Слизней и др.), особенности их хранения и использования; современный состав Национального архивного фонда Республики Беларусь в части фамильных (родовых) фондов и особенности архивных работ с документами данным фондов; иностранные архивохранилища, в состав которых входят бывшие архивы отечественных магнатских и шляхетского родов.

9	Рекомендуемая литература	<p>Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 159–170.</p> <p>Леонтьева, Т.Е. Документальные материалы фонда князей Радзивиллов как исторический источник / Т.Е. Леонтьева // Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР: материалы науч. конф. архивистов и историков, посвящ. 50-летию архивн. дела в СССР, Минск, 13–14 июня 1968 г. / Архивн. упр. при СМ БССР, Инст. ист. АН БССР; редкол.: В.Н. Жигалов [и др.]. – Минск, 1971. – С. 306–319.</p> <p>Груша, А. И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV–первая треть XVI в.). / А. И. Груша. – Минск, 2015.</p> <p>Галенчанка Г.Я. Архівы Сапегаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 244 – 246.</p> <p>Галенчанка Г.Я. Архівы Тышкевічаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 246.</p> <p>Галенчанка Г.Я. Архівы Хадкевічаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 245.</p> <p>Голубович, А.К. Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в Бундесархиве / А.К. Голубович // Архівы і справаводства. – 2005. – № 6. – С. 96–100.</p> <p>Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60.</p> <p>Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 — 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – С. 3–9.</p> <p>Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 — 1873 гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 37–41.</p> <p>Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 — 1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–199.</p> <p>Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой палове XVIII — першай палове XX стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архівы і справаводства. – 2007. – № 2. – С. 102–107.</p> <p>Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005. – Ч. 1 – С.</p>
---	--------------------------	---

		217–219. Латушкін А.М. Архіварыусы Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у другой палове XVIII — першай палове XX ст. / А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. памяці праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 — 13 лістапада 2004 г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. Вабішэвіч [і інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112.
10	Методы преподавания	Смешанный с использованием элементов дистанционного обучения
11	Язык обучения	белорусский
12	Условия (требования), текущий контроль	Два реферата; зачет выставляется с учетом: работа на семинарах (60%), результаты выполнения рефератов (40%)
13	Форма текущей аттестации	Дневная форма: семестр 6 - зачет; заочная форма: семестр 6 - зачет.

**Archives of the magnates and gentry of the Grand Duchy of Lithuania /
optional discipline**

1	Name (title) of the discipline	Archives of the magnates and gentry of the Grand Duchy of Lithuania
2	Curriculum, specialty	Full-time: 3 year, specialty "Historical Archiving"; Distance learning: 3 year, specialty "Historical Archiving";
3	Semester tuition	Full-time: 6 semester; Distance learning: 6 semester
4	Number of credits	2
5	Name of the lecturer	Latushkin A.N.
6	Learning Objectives	Deepening the knowledge gained in studying the main courses “Archival Studies” and “Source Studies in Belarus” on the problem of private ownership archives of Belarus, forming an idea of the features and historical and cultural value of this type of archival collections, as well as mastering the methods of searching and using historical sources that were part of data archives.
7	Prerequisites	History of Belarus, Archival studies (history and organization of archiving in Belarus).
8	Discipline content	The reasons and conditions for the formation of private archival collections in Belarus, the place and role of private ownership archives among other archives during the second half of the 13th - first half of the 20th centuries; species diversity for archives, scientific terminology applied to them in the subject literature; species diversity of documents that were part of private ownership archives; the historical fate of private collections of the magnate and gentry clans of Belarus (Radziwill, Sapieg, Zavishey, Yelensky, Slug, etc.), especially their storage and use; the modern composition of the National Archival Fund of the Republic of Belarus in terms of family (generic) funds and features of archival work with documents for these funds; foreign archives, which include the former archives of the domestic magnate and gentry families.
9	Literature guide	Архівазнаўства: дапаможнік / А.М. Бяляўскі [і інш.]; пад рэд. М.Ф. Шумейкі. – Мінск: БДУ, 2013. – Разд. 11.2. – С. 159–170. Леонтьева, Т.Е. Документальные материалы фонда князей Радзивиллов как исторический источник / Т.Е. Леонтьева // Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР:

материалы науч. конф. архивистов и историков, посвящ. 50-летию архивн. дела в СССР, Минск, 13–14 июня 1968 г. / Архивн. упр. при СМ БССР, Инст. ист. АН БССР; редкол.: В.Н. Жигалов [и др.]. – Минск, 1971. – С. 306–319.

Груша, А. И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV–первая треть XVI в.). / А. И. Груша. – Минск, 2015.

Галенчанка Г.Я. Архівы Сапегаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 244 – 246.

Галенчанка Г.Я. Архівы Тышкевічаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 246.

Галенчанка Г.Я. Архівы Хадкевічаў // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. – Мн., 2007. – Т. I. – С. 245.

Голубович, А.К. Архив Радзивиллов-Витгенштейнов в Бундесархиве / А.К. Голубович // Архівы і справаводства. – 2005. – № 6. – С. 96–100.

Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // Беларус. археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60.

Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 — 1838 гг.): гісторыя і арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – С. 3–9.

Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 — 1873 гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 37–41.

Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 — 1941 гг.) / А.М. Латушкін // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 2006. – Вып. 1 – С. 193–199.

Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой палове XVIII — першай палове XX стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архівы і справаводства. – 2007. – № 2. – С. 102–107.

Латушкін, А.М. Гісторыя польскай і беларускай частак Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў падчас Другой Сусветнай вайны / А.М. Латушкін // Содружество наук. Барановичи-2005: материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, Барановичи, 22 февраля 2005 г.: в 2 ч. / Баранов. госуд. ун-т; редкол.: В.И. Кочурко (гл. ред.) [и др.]. – Барановичи, 2005. – Ч. 1 – С. 217–219.

Латушкін А.М. Архіварыгусы Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у другой палове XVIII — першай палове XX ст. / А.М. Латушкін // Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Др-й міжнар. навук.-прак. канф., прысв. памяці праф. У.У. Мелішкевіча, Брэст, 12 — 13 лістапада 2004 г. / Брэст. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэд. А.М. Вабішэвіч [і інш.]. – Брэст, 2006. – С. 106–112.

10	Methods of teaching	Mixed using distance learning elements
11	Language	Belorussian
12	Conditions (requirements), current certification	Two abstract; offset is set taking into account: work at seminars (60%), results of abstracts (40%)
13	Form of current certifications	Full-time form: semester 6 – credit; Distance learning: semester 6 – credit.